

# МОВАЗНАЎСТВА

Вольга Барысенка (Мінск, Беларусь)

## АСАБЛІВАСЦІ ВЫКЛАДАННЯ ПОЛЬСКАЙ МОВЫ БЕЛАРУСКАМОЎНЫМ НАВУЧЭНЦАМ (на матэрыяле метадычнага дапаможніка Р. Калеты «Польска-беларуская глотадыдактычная ляпсалогія»)

**Я**шчэ ў 70-я гг. ХХ ст. Савет Еўропы прапанаваў удасканаліць сістэму навучання замежным мовам. Асноўным падыходам быў прызнаны камунікатыўны сістэмна-дзейны падыход. Дыдактычнай парадыгмай на сучасным этапе агульнапрызнана камунікатыўнае навучанне, арыентаванае на такую арганізацыю адукатыўнага практэсу, якая ўзнаўляе ўсе неабходныя ўмовы рэальнага контактаўнага сродкамі мовы вывучэння адэкватна практэсу камунікацыі, абмену інфармацыі.

Перавагі такога падыходу відавочныя, аднак выкладанне польской мовы ў Беларусі мае пэўныя асаблівасці. Было б памылковым не выкарыстоўваць веданне навучэнцамі беларускай і рускай моў. Такім чынам, неабходна спалучаць інавацыйны камунікатыўны падыход з традыцыйным, які засноўваецца на абавязковым сущадненні замежнай мовы з роднай, у нашым выпадку — польской мовы з беларускай і рускай. З'ява станоўчага пераносу садзейнічас развіццю навыку ѿ моўнай здагадкі ў навучэнцу. Пры гэтым неабходна памятаць пра заканамернае ўзінкненне беларуска-польскай дэструктыўнай інтэрферэнцыі, якая падчас ускладнення практэса засвеяня лексікі і граматыкі, упłyвае на чысціню мовы. Гэта праяўляецца ў граматычных характеристыках слова і яго сінтаксічнай спалучальнасці ўнутры словазлучэння і сказа.

Праблемам контактаў і змяшэння моў, моўнай інтэрферэнцыі прысыяці свае працы шматлікія даследчыкі, пачынаючы ад Гумбальта. Адны спыняліся толькі на лінгвістычных механізмах, іншыя закраналі таксама пытанні ўплыву на гэтыя практэсы сацыяльна-эканамічных і культурна-гістарычных фактараў. У апошні час сталі папулярнымі ідзі сінергетыкі. Тэрмін *сінергетыка* ўвёў ва ўжытак Г. Хакен у 70-я гг. ХХ ст. для намінацыі міждысцыплінарнага кірунку навуковых даследаванняў самых розных галін ведаў. Сёння сінергетыка разумеецца як вучэнне аб самаарганізацыі складаных сістэм, механізмах катастроф і хаосу, а таксама самаразвіції з моў падчас крызісных сітуацый

новых лінгвістычных структур. Гэтыя ідзі паўплывалі на метадалогію супастаўляльнай і інтэрферэнцыйнай лінгвісткі, як вынік началі інакш разглядадца пытанні моўных контактаў і змяшэння моў.

Пры разглядзе пытання польска-беларускай інтэрферэнцыі цікава знайсці заканамернасці гэтага практэсу. Ад чаго, акрамя ступені валодання мовай, можа залежаць ступень інтэрферэнцыі ў беларускамоўных навучэнцаў пры вывучэнні польской мовы, якія часціны мовы найболыш падпадаюць пад уздзеянні іншай мовы і з чым гэта можа быць звязана.

Р. Калета ў сваім навукова-метадычным дапаможніку «Польска-беларуская глотадыдактычная ляпсалогія» («Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna», 2015) распрацоўвае вельмі актуальны кірунак контрастыўнай лінгвістыкі — тыпы памылак беларускамоўных навучэнцаў пры вывучэнні польской мовы, а таксама прычыны гэтых памылак, шляхі папярэджання і выпраўлення. У айчынай лінгвадыдактыцы паралелі беларускай і польской моў разглядалі А. Аксамітаў, М. Бірыла, У. Анічэнка, Г. Арашонкава, А. Булыка, І. Лучыц-Федарэц, А. Супрун, Л. Шакун, П. Шуба, Г. Цыхун, К. Гюлумянц, А. Кіклевіч, А. Кожынава, І. Кур'ян, А. Пацехіна, С. Важнік і інш. Найбольш аналізаваліся пытанні дыялекталогіі, фанетыкі, лексікалогіі і фразалогіі, граматычны аспект быў найменш асветленым. А. Кіклевіч тлумачыць пэўную навуковую пасліненасць у беларуска-польскай лінгвістычнай кампаратыўвістыцы ў ўнім падабенствам беларускай і рускай моў, упlyvam традыцыйнага рускага мовазнаўства, дынамікай нормы сучаснай беларускай мовы [2, с. 96]. Вучэбна-метадычны дапаможнік «Польская мова» А. Кіклевіча, А. Кожынавай, І. Кур'ян падае ці не ўпершыню супастаўляльную граматыку польской і беларускай моў.

Праца Р. Калеты заснаваная на фактычным матэрыяле, сабраным падчас працы з беларускімі студэнтамі, якія вывучалі польскую мову. Аўтар аналізуе розныя глотадыдактычныя памылкі: фанетычныя, арфаграфічныя, лексічныя, словаўтаральныя і граматычныя. Р. Калета слушна спыняеца на асаблівасцях моўнай сітуацыі ў Беларусі — белінгвізме, які, натуральна, праяўляецца пры вывучэнні яшчэ адной блізкароднаснай мовы — польской. Блізкасць рускай і беларускай моў і роўнае валоданне імі навучэнцамі прыводзіць да таго, што часам бывае цяжка класіфікаць глотадыдактычную памылку як русізм ці беларусізм. При гэтым паланісты адзначаюць пэўныя лінгвістычны феномен моўных памылак беларусаў. «*Studenci białoruscy — niezależnie od tego, czy na co dzień posługują się językiem rosyjskim, czy białoruskim — i tak odwołują się (świadomie czy nie) do języka białoruskiego przy nauce języka polskiego, gdyż w sytuacjach, kiedy nie mogą oni znaleźć polskiego odpowiednika, częściej sięgają po wyraz białoruski, a nie rosyjski, ponieważ w ich świadomości głęboko zakodowane jest przekonanie, że język białoruski jest bardziej podobny do polskiego niż rosyjski*» [3, с. 23].

У сваім даследаванні Р. Калета дас агляд навуковай літаратуры Польшчы, прысвечанай моўным памылкам навучэнцаў падчас авалодання замежнай мовай. Цікавасць да гэтай праблемы паўстала ў 60-х гг. мінулага стагоддзя і была выкліканая практичнымі патрэбамі ўдасканалення методыкі выкладання замежных моў. Асобныя раздзелы кнігі прысвечаны навукова-метадычным поглядам такіх даследчыкаў, як Францішак Груша, Вітольд Чэнкоўскі, Ганна Камароўска, Аляксандар Шульц, Гражына Бялкоўска, Бажыдар Л. І. Качмарэк і інш. Р. Калета крытыкуе састарэлыя метадычныя падыходы да кантынгенту навучэнцаў польскай мове як замежнай як да ўніверсалізаванай асобы з Усходу. Неабходны нацыянальна арыентаваны падручнікі польскай мовы асобна для рускіх, для беларусаў, для ўкраінцаў. «*Bardzo ważne jest, by powstały podręczniki języka polskiego jako obcego przeznaczone dla konkretnych grup narodowościovych, napisanym przez reprezentantów tych grup, którzy dobrze rozumieją problem w nauce języka polskiego, naprawiane przez ich rodaków*» [3, с. 65].

Другая глава даследавання прысвечана кантрастыўнаму аналізу беларускай і польскай моў. Аўтар акцэнтуе ўвагу на тых асаблівасцях графікі, фанетыкі і граматыкі, якія могуць выклікаць цяжкасці пры навучанні беларусаў польскай мове. Гэтыя цяжкасці абумоўлены з'явамі міжмоўнай адмоўнай інтэрферэнцыі, калі правілы роднай мовы, у нашым выпадку беларускай, механічна пераносіцца ў мову навучання — польскую.

Найбольшай навуковай і метадычнай каштоўнасцю вызначаецца трэцяя глава метадычнага дапаможніка Р. Калеты. У ёй падаецца тыпалогія моўных памылак беларускіх студэнтаў пры вывучэнні польскай мовы. Гэты падраздзялены аналіз будзе вельмі карысным для выкладчыка (асабліва польскага паходжання) польскай мовы як замежнай. Падчас напісання манаграфіі Р. Калета выкарыстаў моўны матэрыял з 270 рознага роду пісьмовых прац (лісты, эсэ, тэсты, экзаменацыйныя матэрыялы). Аўтар кантактаваў са 130 асобамі, якія вывучалі польскую мову ў розных навучальных установах Польшчы і Беларусі. «*W sumie uwzględniono 515 błędów (127 błędów fonetycznych, 142 błędy ortograficzne, 9 błędów interpunkcyjnych, 122 błędy fleksyjne, 85 błędów składniowych, 4 błędy slowotwórcze)*» [3, с. 175]. Даследаванне Р. Калеты мас вялікае практичнае значэнне, яно дазваляе выявіць элементы фанетычнага, граматычнага і лексіка-семантычнага разыходжання паміж дзвіома мовамі, на якія неабходна звярнуць асаблівую ўвагу ў працэсе навучання. Лексіка-семантычны аналіз з'яўлюе сябе ў польскім пісьмовым і вусным маўленні студэнтаў-беларусаў адбываецца ў наступных кірунках: запазычанні ці калькаванні значэння беларускіх слоў на бліzkія па форме польскія; калькаванне фразеалагічных зваротаў ці словазлучэнняў на бліzkія па значэнні польскія звароты і словазлучэнні, скажэнні пабудовы словазлучэнняў і фразеалагізмаў; памылковое ўжыванне слоў ці выражашў як вынік недастатковага ведання ці разумення ўжытых слоў праз падабенства іх

па гучанні з беларускімі словамі, ужыванне слоў у неадпаведным кантэксле, а таксама памылкі — вынік словаўтваральных асацыяцый. Граматычны аналіз паказаў, што найбольш нестабільнымі з'яўляюцца найперш валентнасныя адносіны дзеяслоўнага выказніка з іменнымі словамі і словазлучэннямі, якія выступаюць у ролі дапаўнення, прамога ці ўскоснага. Найбольшая колькасць парушэнняў валентнасных сувязяў прыходзіцца на прынадоўнікава-склонавасці кіраванне. Такім чынам, неабходна звяртаць увагу на засвячэнне студэнтамі польскіх сінтаксічных канструкцый. Тым больш, што «*сменівіта на сінтаксічным узроўні адбываецца сінтэз усіх “будаўнічых” адзінак мовы, характэрная для кожнай мовы “карціна свету” праяўляеца ў тым, як прадстаўнікі той ці іншай этнічнай культуры выражаюць, а часта і рэалізуюць думкі ў сказавых і тэкставых формах*». Таму менавіта супастаўленне сінтаксічных мадэлей (схем) і працэсаў адкрывасці лінгвістам шлях да пазнання спецыфікі моўнага мыслення прадстаўнікоў кожнай моўнай супольнасці, бо, як вядома, моўнае мысленне, згодна з традыцыяй, якую распачаў выдатны польскі антраполаг Браніслаў Маліноўскі, з'яўляеца часткай культуры» [1, с. 16].

Сучасныя падручнікі замежных моў накіраваны на вырашэнне праблем узаемаразумення ўдзельнікаў камунікацыі, прадстаўнікоў розных культурных традыцый, зміненніе культурных бар’ераў, ліквідацыю культурнага шоку пры наладжванні міжнародных стасункаў. Для гэтага неабходна быць гатовым да зносаў на замежнай мове з яс носьбітам, каб моўныя знакі сталі выконваць функцыю мовы культуры. Калі раней дзеянічала формула «*навучанне мове і азнямленне з культурай*», то сёння — «*вывучэнне мовы і азнямленне з культурай — навучанне мове*». Культура ўжо паўстае складнікам камунікатыўных запатрабаванняў навучэнцаў, як аснова маўленчых сітуацый. Камунікатыўна-дзеяньні падыход павінен рэалізоўвацца абавязкова ў кантэксле ўзаемадзеяння культур. З'яўляючыся прадстаўнікамі славянскай сям'і народаў, беларусы, натуральна, маюць у нацыянальным харacterы і культуры шэраг агульных з палікамі рысаў. У нас агульны маральна-этычны імператыў, падабенства традыцыйных народных звычаяў, але пры гэтым беларуская і польская культура ўнікальныя. У старой метадычнай традыцыі навучэнцы завучвалі моўныя клішэ, узнаўлялі стэрэатыпы паводзін замежніка. При гэтым узімку пізёны культурны дысананс паміж першаснасцю роднай карціні свету і другаснасцю няроднай. Быць замежнікам па маўленні і па паводзінах няпроста. Зараз такі падыход лічыцца педагогічнай памылкай. Сучасныя вучэбна-метадычныя комплексы павінны навучыць студэнта адэкватна кантактаваць з прадстаўнікамі іншай культуры, а не быць копіяй носьбіта мовы. Такім чынам, неабходна адсочваць і аbmяркоўваць падабенства і разыходжанне ў культурах роднай мовы і мовы вывучэння.

Праца павінна весціся ў трох аспектах: 1) адбор і арганізацыя моўнага і маўленчага матэрыялу; 2) дынамічнае суднісцтво моўных і маўленчых адзінак у працэсе навучання; 3) фарміраванне ўменияў суднісцтва беларус-

кай, рускай і польскай моў у працэсе авалодання апошній. Безумоўна, пры вывучэнні польскай мовы беларускамоўнымі навучэнцамі беларуская мова выступае не столькі ў якасці пасярэдніка, колькі ў якасці пэўнай моўнай і маўленчай базы, якая дазваляе алтымізаваць навучанне. Засноўваючыся на прынцыпе «ад простага да складанага», навучэнцам спачатку дзманструюцца агульныя лінгвістычныя і маўленчыя з'явы, а потым спецыфічныя.

Засвяcenню лексікі і граматыкі польскай мовы садзейнічас бізкасць ладу беларускай мовы, на якую павінны быць арыентаваны вучэбныя дапаможнікі для беларусаў. Фарміраванне граматычнай кампетэнцыі ў навучэнцаў дасягаецца выкананнем адпаведных практикаванняў, скіраваных у першую чаргу на супастаўленне бізкіх граматычных з'яў у польскай і беларускай мовах.

Лексічна кампетэнцыя фарміруєца ў практикаваннях, якія адпрацоўваюць спецыфічна адрозныя ад беларускай мовы элементы польскага словаутварэння, лексіка-граматычнай семантыкі і спалучальнасці, калі адна і тая ж думка ў польскай і беларускай мовах выражасцца рознымі сродкамі. Навучэнцы павінны атрымаць навыкі падбору адекватных польска-беларускіх эквівалентаў лексічных адзінак і словазлучэнняў, у тым ліку і фразеалагічнага харэктару, пазнаёміцца са з'явамі міжмоўнай аманіміі (так званых «ілжывых сяброў перакладчыка»).

Манаграфія Р. Калеты мас на мэце «zaprezentowanie trudności i błędów językowych jako zagadnienia pozytywnego (wbrew panującemu stereotypowi). <...> Błąd językowy (glottodyaktyczny) jest ważnym źródłem informacji dla nauczyciela. Pokazuje, z jakimi problemami spotykają się uczący się w procesie uczenia się języka ogólnego. Dzięki temu nauczyciel może modyfikować i ulepszać nauczania, żeby był bardziej efektywny i przynosił oczekiwane wyniki» [3, с. 162].

Трэба спадзявацца, што даследаванне Р. Калеты знайдзе прыхільнікаў сярод паланістаў і беларусістаў не толькі ў Польшчы, але і ў Беларусі. Аўтар пропанаваў арыгінальную навуковую канцепцыю і адкрыту даследчыцкую пазіцыю, а таксама новы сучасны падыход да выкладання польскай мовы беларускамоўным навучэнцам.

## Літаратура

1. Важнік, С. А. Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў: семантыка і дыstryбуцыйны дзеяслоўнага предыката / С. А. Важнік. — Мінск, 2008.
2. Кіклевіч, А. Беларуская літаратурная норма: дынаміка і інавацыя (на матэрывах сучаснага беларускага друку) / А. Кіклевіч, А. Пацехіна // Slavia Orientalis. — 2000. — Т. XLIX. — № 1. — С. 93–105.
3. Kaleta, R. Polsko-białoruska lapsologia glottodyaktyczna / R. Kaleta; Katedra Białorutensistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersitet Warszawski. — Warszawa, 2015.